

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ўЕЗДУ ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
VISUMANTRAG ZUR EINREISE IN DIE REPUBLIK BELARUS

1. Прозвішча/ Name (n)		4. Пол/ Geschlecht		Фотаздымак / Foto																																							
2. Імя/ Vorname		<input type="checkbox"/> м/ m																																									
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Sonstige Namen oder Geburtsname		<input type="checkbox"/> ж/ w																																									
5. Дата нараджэння/ Geburtsdatum <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">(Tag / Monat / Jahr)</td> </tr> </table>												(Tag / Monat / Jahr)										6. Месца нараджэння/ Geburtsort Краіна / Staat..... горад / Ort..... раён(вобласць)/ Gebiet (Bundesland).....		Für dienstliche Vermerke / Службовыя адзнакі																			
(Tag / Monat / Jahr)																																											
7. Цяперашняе грамадзянства(ы)/ Derzeitige Staatsangehörigkeit (en)		Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/ bei Wechsel der Staatsangehörigkeit ursprüngliche Staatsangehörigkeit bitte angeben Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / Datum des Erhalts der neuen Staatsangehörigkeit		Дата звароту																																							
8. Тып пашпарта/ Art des Passes <input type="checkbox"/> звычайны / Normaler Reisepaß <input type="checkbox"/> дыпламатычны / Diplomatenpaß <input type="checkbox"/> службовы / Dienstreiß <input type="checkbox"/> іншы дакумент/Anderes Reisedokument		9. Нумар пашпарта/ Passnummer		Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэрв'ю Рашэнне по звароту: <input type="checkbox"/> станойчае <input type="checkbox"/> адмоўнае Тып візы: <input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм Мэта візіту <input type="checkbox"/> без права працы па найму <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> дыпламатычная <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> рэлігійная дзейнасць <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> у мэтах вучобы <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах																																							
10. Дата выдачы/ Datum der Ausstellung <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">(Tag / Monat / Jahr)</td> </tr> </table>													(Tag / Monat / Jahr)										11. Кім выдадзены/ Ausgestellt durch																				
(Tag / Monat / Jahr)																																											
12. Тэрмін дзеяння/ Gültig bis <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">(Tag / Monat / Jahr)</td> </tr> </table>												(Tag / Monat / Jahr)										13. Дзе выдадзены/ Wo ausgestellt <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">(Tag / Monat / Jahr)</td> </tr> </table>												(Tag / Monat / Jahr)									
(Tag / Monat / Jahr)																																											
(Tag / Monat / Jahr)																																											
14. Дамашні адрас/ Heimatanschrift des Antragstellers Hausnummer.....вуліца/ Straße..... горад (населены пункт)/ Ort..... раён (вобласць) / Gebiet Краіна / Staat тэлефон/ Telefon e-mail		15. Месца працы / Arbeitsstelle Займаемая пасада / Dienststellung..... працадаўца / Arbeitgeber		Спраўдныя з..... па..... Віза № BLR																																							
16. Службовы адрас/ Anschrift des Arbeitgebers Дом / Hausnummer..... вуліца / Straße горад (населены пункт) / Ort раён(вобласць)/ Gebiet(Bundesland)..... краіна / Staat тэлефон / Telefon e-mail		17. Тып візы/ Art des Visums <input type="checkbox"/> транзітная / Transitvisum <input type="checkbox"/> кароткачасовая / Kurzaufenthalt <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая / längerer Aufenthalt																																									
18. Віза / Visum <input type="checkbox"/> індывідуальная / Einzelvisum <input type="checkbox"/> групавая / Sammelvisum		19. Колькасць уездаў/ Anzahl der Einreisen <input type="checkbox"/> аднаразовая / eine Einreise <input type="checkbox"/> двухразовая / zwei Einreisen <input type="checkbox"/> шматразовая / mehrere Einreisen		20. Тэрмін знаходжання / Aufenthaltsdauer сутак / Tage																																							
21. Тэрмін дзеяння візы/ Visum beantragt з/ von <table border="1" style="width: 50%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">(Tag / Monat / Jahr)</td> </tr> </table> па/ bis <table border="1" style="width: 50%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">(Tag / Monat / Jahr)</td> </tr> </table>													(Tag / Monat / Jahr)																				(Tag / Monat / Jahr)										22. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name der einladenden Organisation oder Person
(Tag / Monat / Jahr)																																											
(Tag / Monat / Jahr)																																											
23. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresse der einladenden Organisation oder Person Hausnummer.....вуліца/ Straße..... горад (населены пункт)/ Ort..... раён (вобласць)/ Gebiet..... тэлефон/ Telefon e-mail		24. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Anschrift während des Aufenthalts in Belarus Hausnummer.....вуліца/ Straße..... горад (населены пункт)/ Ort..... раён (вобласць)/ Gebiet..... гасцініца / Hotel.....																																									
25. Мэта візіту (падробязна) Reisezweck (detailliert)																																											

Bitte wenden ↓ Глядзі на адвароце

<p>26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / Waren Sie schon einmal in Belarus?</p> <p><input type="checkbox"/> ja/так <input type="checkbox"/> nein/не</p> <p>Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Wenn ja, dann nennen Sie wann, wo und mit welchem Zweck</p>	<p>калі/ wann.....</p> <p>дзе/ wo.....</p> <p>з якой мэтай/ Zweck des Besuchs.....</p>
--	--

27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Vorige Aufenthalte in Belarus (im laufenden Jahr)

28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Ist Antrag auf belarussisches Visum schon einmal abgelehnt bzw. Ihr Visum storniert worden?

не / nein так / ja калі / wann

29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Sind Sie bei früheren Aufenthalten in Belarus mit dem Gesetz in Konflikt geraten?

не / nein так / ja калі / wann дзе / wo

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Eine positive Antwort hat nicht automatisch die Verweigerung des Visums zur Folge, Sie müssen jedoch ein persönliches Gespräch mit einem Konsularbeamten führen

30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / Wurden Sie schon einmal aus irgendeinem Staat deportiert?

не / nein так / ja

калі / wann

з якой краіны / aus welchem Land

<p>31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Transportmittel, das zur Einreise in Belarus benutzt wird</p>	<p>32. Маршрут руху/ Reiseroute</p>
--	--

<p>33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts in Belarus</p> <p><input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / Bargeld <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / Kreditkarten</p> <p><input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / Reiseschecks <input type="checkbox"/> білеты / Fahrkarten</p> <p><input type="checkbox"/> пражыванне / Unterkunft</p>	<p>34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ Krankenversicherungsgesellschaft</p> <p>.....</p> <p>нумар страхавога поліса / Nummer der Police.....</p> <p>тэрмін дзеяння страхавога поліса / Gültigkeitsdauer der Police.....</p>
--	---

35. Сямейнае становішча/ Familienstand

знаходжуся ў шлюбе/ verheiratet разведзены(а)/ geschieden

не знаходжуся ў шлюбе/ ledig удавец (удава)/ verwitwet

36. Прозвішча мужа(жонкі)/ Familienname des Ehepartners

37. Дзявочае прозвішча жонкі/ Mädchenname der Ehefrau

<p>38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ andere Namen des Ehepartners</p>	<p>39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ Staatsangehörigkeit des Ehepartners</p>	<p>40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Geburtsdatum des Ehepartners</p> <table border="1" data-bbox="756 1323 1139 1368"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>(Tag / Monat / Jahr)</p>									<p>41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Geburtsort des Ehepartners</p>

42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Im Paß eingetragene mitreisende Kinder, bitte, in die Tabelle eintragen

прозвішча/ Name	імя/ Vorname	дата і месца нараджэння / Geburtsdatum und -ort

43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./

Erklärung: Ich erkläre, daß die Information im Antragsformular wahr und korrekt ist. Mir ist bewußt, daß falsche Angaben oder die Zurückhaltung bei Vorweisung der erforderlichen Dokumente zum Visumantrag zur Verweigerung der Einreise nach Belarus führen können. Ich bin gewarnt, daß falsche Angaben zu jeder Zeit die Annullierung des Visums zur Folge haben können. Ich verpflichte mich, mich nach meiner Ankunft in Belarus vorschriftsmäßig anzumelden und das Hoheitsgebiet von Belarus vor Ablauf des Visums zu verlassen.

<p>44. Асабісты подпіс / Unterschrift</p>	<p>45. Дата запаўнення / Datum</p>
--	---